

## Якія бываюць доборные элементы даху ў ондулина



Доборные элементы даху (ондулина і іншых дахавых матэрыялаў) - гэта аксэсуары, якія выконваюць дзве асноўныя функцыі:

- Па-першае, яны абараняюць дах і яе часткі ад неспрыяльных знешніх уздзеянняў (ападкаў і парываў ветру).
- Па-другое, значна паляпшаюць яе эстэтычныя якасці, надаючы даху завершаны, гарманічны выгляд.

### Асноўныя разнавіднасці доборных элементаў

Каб разабрацца, што гэта такое доборные элементы даху-давайце азнаёмімся асноўнымі іх відамі.

#### Канёк



Канёк (коньковая планка) неабходны, каб забяспечыць нармальны паветраабмен у подкровельном прастору і абараніць яго ад траплення вільгаці. Усталёўваецца ён на стыку пахілаў і з'яўляецца самай верхняй часткай даху. Ён таксама абараняе дах і подкровельное прастору ад бруду і пылу.

#### Яндоўка



Яндоўкі – доборный элемент абараняе дах ад траплення вады. Усталёўваецца пад лісты даху. Пад яндоўкі разумеецца лінія стыку размешчаная пад нахілам да гарызонту, якая ўтвараецца ў месцы судакранання двух пахілаў даху (ўнутраны кут).

### **Пакрывае фартух**



Забяспечваюць герметычнасць даху ў тых месцах, дзе да яе далучаюцца якія-небудзь яшчэ канструктыўныя элементы (трубы, сцены, парапеты і да таго падобнае).

### **Аэратар**



Гэта адмысловае прыстасаванне, прызначанае для ветрання дахавага прасторы і вывядзення з яго лішкаў вільгаці. Можна ўжываць для вентыляцыі ўнутраных памяшканняў.

### **Запаўняльнік карніза**



Такі добры элемент звычайна вырабляецца з вспененного поліэтылену і мантуецца ў прасветы паміж дахавым матэрыялам і лачаннем (альбо паміж дахавым матэрыялам і коньковай планкай). Можна быць вентыляваным або невентылюемым, і забяспечвае абарону падкрэвельнай вобласці ад ападкаў, бруду, пылу і птушак.

### **Шчыпец**



Гэта элемент, які мацуецца на кантавых навісі даху, абараняючы падкрэвельное прастора ад ападкаў, бруду. Не варта блытаць яго з архітэктурным паняццем "шчыпец", пад якім разумеецца трохкутная верхняя частка кантавога боку пабудовы (калі знізу яна абмежаваная карнізам, то яе называюць «франтон»).

Доборныя элементы даху-гэта хоць і дробныя, але неабходныя рыскі пры кладцы любога дахавага матэрыялу.